

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б), ЦВКі СНК БССР

№ 135 (5809) | 14 чэрвеня 1937 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

Учора на XVI з'ездзе КП(б)Б прадаўжаліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу ЦК КП(б)Б. Галоўная тэма спрэчак і галоўнае патрабаванне выступаючых: яшчэ вышэй узнімаць рэвалюцыйную пільнасць, карчаваць ворагаў народу, якой-бы маскай яны ні прыкрываліся.

АД ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА УСЕСАЮЗНАЙ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ (БОЛЬШЭВІКОЎ)

Цэнтральны Камітэт ВКП(большэвікоў) з глыбокім жалем паведамляе партыю, рабочы клас і ўсіх працоўных, што 12 чэрвеня, у 1 г. 50 м., у Маскве пасля нядоўгай хваробы памёрла старэйшы член партыі, бліжэйшы памочнік В. І. Леніна, член бюро Камісіі Совецкага Кантроля пры СНК Саюза ССР таварыш **МАРЫЯ ІЛЬІНІЧНА УЛЬЯНАВА**.

Смерць тав. Ульянавай, аддаўшай усё сваё жыццё справе камунізма, з'яўляецца вялікай стратай для партыі і працоўных Саюза ССР.

Жыццё М. І. Ульянавай, яе адданасць справе Леніна—Сталіна і чужыя адносіны да працоўных паслужаць прыкладам беззаветнай барацьбы для ўсіх партыйных і непартыйных большэвікоў за перамогу камунізма.

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай камуністычнай партыі (большэвікоў).

АД ЦК КП(б)Б

Цэнтральны Камітэт камуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі з глыбокім жалем паведамляе працоўных БССР, што памёрла старэйшы член ВКП(б), член бюро Камісіі Совецкага Кантроля пры СНК ССР таварыш **МАРЫЯ ІЛЬІНІЧНА УЛЬЯНАВА**.

Смерць Марыі Ільінічна Ульянавай—цяжкая страта для нашай партыі, для ўсіх працоўных.

Тав. Ульянава М. І. была бліжэйшым памочнікам В. І. Леніна і адданым справе Леніна—Сталіна членам нашай партыі. Прыкладам для ўсіх працоўных нашай краіны будзе служыць жыццё яе і беззаветная адданасць справе камунізма.

ЛІКВІДАВАЦЬ АДСТАВАННЕ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Вынікі работы прамысловасці БССР за п'яць месяцаў 1937 года сведчаць пра тое, што рэспубліканскія прамысловыя наркаматы самасуакоціліся, не зрабілі практычных вывадаў з істэрных рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна, не арганізавалі дзейнай барацьбы за ліквідацыю вынікаў шкоднасці.

За май уся прамысловасць БССР выдала толькі 90,6 проц. плана, рытнам сезонна—82,5, а рэспубліканская—94,8 проц.

Наркаммістпром, які не мае ніякіх бэаботы падстаў для адставання, яканаў свай піяцімесячны план толькі на 95,2 проц., негатаўшы краіне адзукшы на 3.191,8 тысяч рублёў. Іба не ганьба для Наркаммістпрома яго кіраўніка тав. Балціна прыгнуць у хвасце ўсёй прамысловасці Беларусі?

Выключна дрэнна прапавалі і леглі харчовая і лясная прамысловасць. Тут таксама значна недавыкалі вытворчыя планы. Калі раней зракм легкай прамысловасці тав. заргадэ і нарком харчовай прамысловасці тав. Крылоў спасылаліся на арганізатыўны перыяд, то цяпер ніяк апраўданніў нікудышняй работы з можа быць.

З трыбуны XVI з'езда КП(б)Б дэлецы ўсім правільна крытыкуюць аамысловыя наркаматы за іх агііна юную работу. Делегаты ўказваюць нічым неапраўдальны самасуакоцілі і папу ў наркаматах. Яны спраціва абвінавачваюць наркомат у звыкананні ўказаннў таварыша Сталіна аб арганізацыі большэвіцкай барацьбы з вынікамі шкоднасці. Ні зін наркамат не мае канкрэтнага гана гэтай важнейшай работы. У рае месц за ліквідацыю вынікаў коднасці яшчэ не браліся. Прым, некаторыя наркаматы наогул ліць, што ў іх сістэме шкоднасці іма. Ші трэба даказаць усю недачынасць і небяспеку такіх разважаніў?

На многіх прадпрыемствах Беларусі—на Гомельшчыне, магілёўскім тармазаводзе, шаўковай фабрыцы, Віцебскай фабрыцы імя Кагановіча, на бабруйскай лескамбінаце—вогі ламаюць станцыі псуоць працікую, ванасяць велізарныя страты іржава, а кіраўнікі наркаматаў і адпрыемстваў толькі балбоцць аб ачынасці, а канкрэтнай барацьбы са коднасцю не вядуць.

Цагельная вытворчасць Наркаммістпрома за 5 месяцаў негалада іане на 20 мільянаў цаглян. Майскі аан першы цагельна-чаранічны трэст іканаў на 82,3 проц., другі трэст—на 3 проц., а трэці вяжучы матэрыял ў—на 81,2 проц. У чым прычына коў нікудышняй работы? Няма сывіны? Не, іо ёсьць угодствы. Няма ханізмаў? Іх таксама дастаткова, а справа ў тым, што на цагельных водах бэаакарна арудоўчыя ворагі, то яны штодзёна вывоззяць са рою каштоўнейшае абсталяванне, го, карыстаючыся ратазв'язствам реамата, вораг разлагае тут дысціпін, робіць усё, каб сарваць паспяўную работу. Але наркамат і яго кіраўнік тав. Балцін усёга гатага не ўважае.

Адбуўшыся ў пачатку красавіка сходы актыва наркаматаў не былі скарыстаны для баявой мабілізацыі лепшых людзей вытворчасці на выкарчоўванне астаткаў шкоднасці. Сходы былі больш падобны на вытворчыя парады, чым на школы паіўчынага выхавання актыва. А тыя прапановы, якія ўносіліся іх удзельнікамі, да гэтага часу не ажыццёлены.

Сходамі актыва, якія праходзяць на прадпрыемствах, наркаматы зусім не кіруюць. Стаханавы, работнікі заводу і фабрык крытыкуюць там работу наркаматаў, трэстаў, але іх голас не даходзіць да наркомат. Каштоўныя заўвагі і прапановы актыва становяцца збыліткам архіва. Не прыкмычаюць наркомы і таго, што дзе-ні-дзе пачынаецца гульня ў сходы актыва, даходзячая да прамога з'езаканна з лепшых людзей прамысловасці. Дырэктар Віцебскага заводу «Чырвоны металіст» імя Кірава т. Сілізберг нядаўна сабраў паўторны сход заводскага актыва толькі для таго, каб паведаміць, што ні адна прапанова першага схода не ажыццёлена. Ші не ясна, што невыкананне каштоўных прапаноў лепшых людзей заводу і фабрык з'яўляецца горшым відам ігнаравання галасы мас?

Наркаматы забыліся аб стаханавіцах, аб неабходнасці ўсемернага разгортвання стаханавскага руху і выкрыцця шкоднасці, зрываючы гэты рух. Дырэктары прадпрыемстваў, многія партыйныя і профсаюзныя арганізацыі таксама перасталі пікавіца работай стаханавцаў, ствареннем умоў для пераходу на стаханавскія метады работы ўсіх рабочых. Нямада ёсьць выпадкаў, калі лепшыя людзі прадпрыемстваў, якія паказваюць бліскучыя ўзоры сацыялістычнай прадукцыйнасці працы, не атрымаюць падтрымання ад кіраўнікоў і вопыт іх не робіцца збыліткам усёй работнай масы. Таму не з'яўляюцца, што ў раззе галін прамысловасці наглядзецца нават змяшэнне колькасці стаханавцаў.

Наркаматы таксама зусім перасталі займацца пытаннем якасці прадукцыі. Між тым вядома, што план лічынны выкананым толькі тады, калі захаваны паказальнікі па колькасці, якасці і асартыменту. Менскія швейныя фабрыкі «Кастрычнік» і «8 сакавіка», адбудоўва фабрыка імя Кагановіча, Віцебская трыкацкая фабрыка імя Клары Цэткін, панчошна-трыкацкая фабрыка «КІМ» выпускаюць горы браку, пасуць дзясяткі тысяч рублёў страт за не выкананне плана па сацінасці. Станбаўдаўчы завод «Чырвоны металіст» імя Кірава, Віцебская фабрыка гуітай мэблі і інш. сістэматычна паруюць заданні па асартыменту. Даволі скажаць, што завод «Чырвоны металіст» імя Кірава за 4 месяцы 1937 года негалаў 136 тачальных і 64 абзірачных станкоў. Зусім ясна, што выпуск прадукцыі нізкай якасці і не па ўстаноўленаму асартыменту ёсьць прамое ашуканства дзяржавы і спажывоў.

Нара прамысловым наркаматам БССР перабудаваць наршыце сваю работу ў адпаведнасці з указаннямі Пленума ЦК ВКП(б) і асабіста таварыша Сталіна. Нара пакончыцца з ганнебым адставаннем прамысловасці нашай рэспублікі!

Учора на XVI з'ездзе КП(б)Б прадаўжаліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу ЦК КП(б)Б. Галоўная тэма спрэчак і галоўнае патрабаванне выступаючых: яшчэ вышэй узнімаць рэвалюцыйную пільнасць, карчаваць ворагаў народу, якой-бы маскай яны ні прыкрываліся.

ЗАГАД НАРОДНАГА КАМІСАРА АБАРОНЫ СССР

№ 96—12 чэрвеня 1937 года

Таварышы чырвонаармейцы, камандзіры, падпарубовні Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі!

31 па 4 чэрвеня г. г. у прысутнасці членаў урада аб'явіў Ваенны Совет пры Народным Камісары Абароны СССР. Па пасляднім Ваеннага Совета быў заслушан і абмодкован мой даклад аб раскритай народным камісарыятам унутраных спраў зраднай, контррэвалюцыйнай ваеннай фашыскай арганізацыі, якая, будучы строга заканспіравазай, доўгі час існавала і правозіла подлогу, пакрыўду шкодную і шпійскую работу ў Чырвонай Арміі.

11 чэрвеня перад Спецыяльным Прэсудум Вярхоўнага Суда Саюза ССР, прадстаў галоўным зраднакі і верхавоў гэтай агітай шпійскай зраднайкі былі: Тухачэўскі М. П., Якір І. Э., Убаравіч І. П., Корк А. І., Эйман Р. П., Фельдман Б. М., Прымакоў В. М. і Путава В. К.

Вярхоўны Суд вынес свой справядлівы прыгавор! Смерць ворагам народу! Прыгавор зраднакам ваісковай прысаде, разамі і сваёй арміі мог быць толькі і толькі такі.

Уся Чырвоная Армія аблегчана ўздыкне, даведзўшыся аб дастойным прыгаворы суда над зраднакімі, аб выкананні справядлівага прыгавору. Маршэўцы зраднакі, так подла ашукавшы свой урад, народ, армію, знішчаны.

Совецкі суд ужо не раз заслужана караў вывудзеных з траціска-зіноўчыцкіх шаек тэрарыстаў, дыверсантаў, шпійнаў і збоіўцаў, тварыўшых сваю зрадную справу на грошы імпэрыялістычнага разведка, пад камандай аэравадга фашыста, зраднакі і працікаіа рабочых і сялян — Троцкага. У свой час Вярхоўны Суд вынес свой бязлітасны прыгавор бандытам з шайкі Зіноўева, Каменева, Троцкага, Пятакова, Смірнова і іншых.

Аднак, сілэ контррэвалюцыйных змоўчыцаў, шпійнаў і дыверсантаў, як перааказалася, не быў вычарпан асуджанымі тады злачымцамі. Многія з іх, прытаіўшыся пад маскай чэстных людзей, астадаліся на волі і прадаўжалі тварыць сваю чорную справу зрады і прадажнасці.

Да ліку гэтых, астаўшыся за анопэрта часу нявыкрытых, прадажнакаў, зраднакаў атносіцца і ўдзельнікі контррэвалюцыйнай баны шпійнаў і змоўчыцаў, з'яўшай сабе гняздо ў Чырвонай Арміі.

Былі памеснік народнага камісара абароны Гамарнік, зраднакі і трус, які

пабавіўся прадстаць перад судом саваіка народу, пакончыў самагубствам.

Былі памеснік наркома Тухачэўскі, былы камандуючы войскамі акруг Якір і Убаравіч, былы начальнік ваеннай Акадэміі імя тав. Фрунзе Корк, былы памеснік камандуючага войскамі акруг Прымакоў, былы начальнік кіраўніцтва па начальніцкаму складу Фельдман, былы ваенны аташ ў Англіі Путава, былы старшыня цэнтральнага совета асабіііма Эйман—усе яны належылі да ліку вышэйшага начальніцкага складу, займалі высокія пасты ў нашай арміі, карысталіся даверам урада і нашай партыі. Усе яны аказаліся зраднакімі, шпійнамі, прадажнакімі сваёй радзімы. Яны пахабна напаралі Канстытуцыю Саюза ССР.

Канчатковай мэтай гэтай шайкі было—ліквідаваць ва што-б там ні стала і абы якімі срокамі саветскі лад у нашай краіне, знішчыць у ёй саветскую ўладу, скінуць рабоча-сялянскі ўрад і ааніваць у СССР яро памешчыкаў і фабрыкантаў.

Для дасягнення гэтай сабай зраднайкі мэты фашысцкія змоўчыцы не сароміліся ў выбары срокаў: яны рыхтавалі збоіствы кіраўнікоў партыі і урада, правозілі ронастаіае асноснае шкодніцтва ў народнай гаспадарцы і ў справе абароны краіны, ікнудзілі падарваць магучысць Чырвонай Арміі і падрыхтазаць яе паражэнне ў будучай вайне.

Прыкрываючыся высокімі званямі членаў партыі і начальнікаў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, яны праваалі ворагам Саветага Саюза ваенныя тайны нашай дзяржавы, пакрыўгалі слаўную мэгучысць Чырвонай Арміі і ваоулі работі ўсё для паражэння нашаму зяптыка ворага на Саюз Совецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Яны разлічалі сваімі прадажнакімі дзеяннямі, прамоў зрадай і шкодніцтвам у галіне тэхнічнага і матэрыяльнага сабязьнення фронту і ў справе кіраўніцтва баявымі апэрацыямі забіпа ў выпадку ваіны паражэння Чырвонай Арміі на фронтах і зыркнэння саветскага ўрада. Яны чакалі дамогай ад сваіх гаспадароў — ваенна-фашысцкіх колаў зноў з амежных зярдаў і за гэту дапамогу гатовы былі аааць Саветскую Чырваіну, расцяпшы нашаму краіну па часткі.

Гэты прадажнакі аора велікі, што яны не могучы знайсці падтрыманна сарад рабочых і сялян, сарад бойлоў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і таму праваалі ашуканствам, хаваліся ад на-

роду і чырвонаармейцаў, баючыся аакрыць сапраўды свой твар.

Гэтыя ворагі народу адоўлены на месцы алачынства. Над пажарам неабержных фактаў, яны самаліся ў сваім зрадніцтве, шкодніцтве і шпійнажы.

Галоўныя арганізатары, кіраўнікі і шпійны, неперародна зыанія з генеральнымі штабамі буржуазных фашысцкіх краін, выкрыты і па заслугах атрымаі адліццў савецкага правасудзіа.

Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, военны і назойны апаот саветскай ўлады, блазітасна ўсёравае гэты гняздык на сваім агарынае целе і хутка яго ліквідуе. Ворагі працічыліся. Не заакапта ім паражэння Чырвонай Арміі! Чырвоная Армія была і астанеша пераамажонай. Совецкі фашызм і па гэту раз завадзеша, што яго зертныя агенты Гамарнікі, Тухачэўскі, Якір, Убаравіч і ішая зраднакія палла, па-лакейску служыўшыя капіталізму, сьмерты з твару зымлі і памыяць аб іх бузце праціята і забыта.

Таварышы! Чырвоная Армія ёсьць і заўсёды будзе іпшоці і кроўю пераамажона народу, які будзе новае сацыялістычнае жыццё. Мы ачыліамае свае рады ад фашыска-шпійскай мерзасці і ў далейшым не дапусім паўтараення гэтых ганебных фактаў. Ачыпшаючы сваю армію ад гніласнай драці, мы тым самым робім яе яшчэ больш моцнай і няўразаівай. Армія ўмаоўваеша тым, што ачыпшае сабе ад погані.

Чырвоная Армія абавязана і будзе моць да канца часу, аааны справе рабочых і сялян, сапраўды свай камандна-начальніцкай складу.

Чырвоная Армія палкам, ад чырвонаармейца да вышэйшага начальніка, была, ёсьць і заўсёды будзе ааыным магучым, маааітым баявым калектывам.

Няма і ніколі не будзе месца ў ратах нашай выдатнай арміі прадажнакам, зраднакам прысаде і разіме.

Таварышы, удзельнікі большэвіцкую пільнасць, пазыскі і разлікальна папсыі нашаму работу ва ўсіх галінах, павысі самаскрытыкаў і тым паскорым добуць ліквідацыю вынікаў работы ворагаў народу.

Даволі фашысцкіх прадажнакаў! Смерць шпійнам і зраднакам!

Няхай жыць наша сабідная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія!

Няхай жыць наша выліка партыя Леніна—Сталіна!

Народны камісар абароны СССР маршал К. ВАРЫШЫЛАЎ.

Працоўныя БССР вітаюць прыгавор суда

РАССТРЭЛЬВАЦЬ ЗРАДНІКАЎ РАДЗІМЫ!

ВІПЕБСК. (Кар. «Звязды»). На шматлюдных мітынгах, часцей Чырвонай Арміі, на чыгушцы, фабрыках і заводах, навучальных установах, калгасных палх працоўныя Віцебска аднадушна ўхваляюць прыгавор Вярхоўнага суда над поаулі бандай шпійнаў.

—Мы, байны, камандзіры нашай любезнай Чырвонай Арміі, — газошыца ў прымайтай рэзалюцыі ваісковай часткі, якой камандуе тав. Максімаў, голоча ўхваляем прыгавор суда Абалаем Патрыяцкаму Камітэту нашай партыі, нашаму любімаму праватры таварышу Сталіну і жалезнаму наркому Варашылаву, гэты яшчэ з большай энэргіяй бузэм аааозіваць большэвічам, забіваіа новых пэпелэх в баявой і палітычнай палыхаўчыцы. Такія-ж рэвалюцыйныя помыслы за ўсіх чэстах Віцебскага гарнізона.

Бурныя мітынгі адбыліся на чыгуначным вузле. Мааышчкі паравознага допа тав. Самонаў завіў:

— Патамы шпійны, прадажны сабакі ў асабе Тухачэўскага, Убаравіча, Корка і астатніх звадчыц ханелі атавіліш капіталізм у нашай краіне. Замяжальна кантэраэкта працічыліся. Мец пролетарскай чыстатры іудыіа на галаву зраднайкі разімы. Памятаць, што ў нашым аао арухвала контррэвалюцыйная траціска арганізацыя і рэпты яшчэ не поўнасьцю выкарчаваны Мы абавязаны іх зыаісьці і аааекці ім галаву. У прыптыч рэвалюцыйны работнікі магучы гонача ўхваляюць прыгавор суда і абяпаюць прыдзаіць ўсе свае сілы для ліквідацыі поаулі шкодніцтва па чыгушцы.

Калгаснікі і калгасніцы сельгасарпелі імя Кірава тт. Сокалаў, Выкаў, Лебедзеў і інш. ўхвалялі рашэнне суда і зааўляюць:

— Гэтыя злашчынныя ворагі, фашысцкія галы, члені патанілі в кртыі народнае шчаіне, аюе нам лаў зылікі Сталіна — вярнуць нашы фабрыкі і заводы капіталістам, а калгасныя землі памешчыкам. Але гэта ім не ўдалося. Шпійны адоўлены нашымі слаўнымі чэкістамі ва чале з лепшым большэвіком — сталілінам тав. Ежовым. Ніякі сілы не змогучы прылічыць пераамажы рух нашага саветскага народу да камунізма, які выаока трымае сцяг Леніна — Сталіна, А. ЗАРУБЕЖНЫ.

ВОЛЯ НАРОДУ ВЫКАНАНА

ГОМЕЛЬ. Працоўныя Гомельшчыны з вялікім задавальненнем сустраілі прыгавор Вярхоўнага суда Саюза аб расстрэлі зраднайкі радзімы — наймітаў фашыста Тухачэўскага, Якіра, Убаравіча, Корка і ўсёй гэтай брунднай зраі прадажнакаў.

— Прыгавор суда ёсьць выражэнне волі і патрабавання шматлічнага народу чэстай квітнэючай краіны. Мы выносіч шчырую пааыку органам НКВД і т. Ежову, якія ўскрэйлі гэту зрадную груду, — запісаца ў рэзалюцыі рабочых завоа «Большэвік».

— Гомельская ўрачэбная грамадзкасць

САБАКАМ—САБАЧАЯ СМЕРЦЬ

Як толькі было атрымана паведамленне па радыё аб прыгаворы Вярхоўнага суда шпійскай бандзе — Тухачэўскаму, Убаравічу і інш. — на прадпрыемствах Магілёва аб'явіліся мітынгі.

Двухтысячны калектыў фабрыкі імя Валадарскага, аднадушна ўхваляючы прыгавор, піса ў сваёй рэзалюцыі: «Мы яшчэ больш павысілі класавую пільнасць для таго, каб выкрыць, да канца выкарчавалі і знішчылі усіх ворагаў народу. Яшчэ пільналей згуртуем вакоў партыі і любімага прадзара таварыша Сталіна».

З вялікім ўхваленнем сустраілі прыгавор суда і рабочыя завоа імя Мяснікова.

КАЛГАСНІКІ АБАВЯЗВАЮЦА ПІЛЬНА АХОЎВАЦЬ МЕЖЫ НАШАЙ РАДЗІМЫ

ДЗЕРЖЫНСК. Калгаснікі параніцкага калгаса «Сталінскі прызыў» аднадушна ўхваляюць прыгавор Вярхоўнага суда над зраднакімі сацыялістычным разімы. Яны абавязваюцца нашаму любімаму Сталіну партыі і ўраду сачыць за тым, каб ні адна фашысцкая галзіна не панава ў ашчуп квітнэючую краіну, яшчэ больш та памагаць параніцкікам выдоўляць шпійнаў і дыверсантаў.

Смерць зраднакам радзімы! Няхай жыць любімы праватры народу таварыш Сталін!

Па даручэнню мітынга — Вавьвеч і Анісочкі.

вчае прыгавор Вярхоўнага суда над шпійнамі, зраднакімі разімы—запісаца ў рэзалюцыі сходам медыцынскіх работнікоў горада Гомеля. Выкрышы і разгроз гэтай зраі фашысцкіх наймітаў яшчэ раз замаауструе сілу Краіны Саветаў і крзаіа буржуазнай разведкі капіталістычных краін. Няхай ведаюць нашы ворагі, што сіла пераамажонага сацыялізма змяіа з саваіго шлаху ўсё, што ёй бузце перашкаджаіа!

Анаалізіруючы рэзалюцыі выносіць усё шматлюдныя сходы, якія праходзяць на фабрыках і заводах, у школах і ўстаавах.

ЧЫКУН.



М. І. УЛЬЯНАВА

Марыя Ільінічна Ульянава, сястра В. І. Леніна, нарадзілася ў 1878 годзе ў г. Сімбірку.

З ранніх дзіцячых год знаходзілася Марыя Ільінічна пад уплывам свайго геніяльнага брата Влалдыміра Ільіча.

Яшчэ маладой дзіцячыня прымыкае яна да рэвалюцыйнага руху.

У 1899 годзе Марыя Ільінічна была арыштавана ў Маскве. Праз два тыдні была вызвалена і выслана пад асабы пагляд паліцыі ў Н.-Ноўгарад.

Пасля расколу РСДРП на ІІ з'ездзе на фракцыі меншавікоў і большэвікоў Марыя Ільінічна з'явіла становішча ў большэвіцкай рады, да канца дзён сваіх служачы ваікай справе большэвіцкай партыі.

З восні 1903 года Марыя Ільінічна прапуе ў скартаваіае Цэнтральнага Камітэта партыі, ведучы перапіску з мясцовымі камітэтамі, зааганічным поаотам большэвікоў. У хуткім часе, у студзені 1904 года, яе арыштоўваюць разам з групай актывічных членаў арганізацыі.

Апразу-ж пасля выхаду з турмы (Марыя Ільінічна была вызвалена пад асабы нагляд паліцыі) яна барацца за работу ў Песпербургскай арганізацыі большэвікоў.

У канцы 1904 года Марыя Ільінічна ааае ў Яэневу, дзе ў той час жыў Ільіч, і ў 1905 годзе вяртаецца для партыйнай работы ў Песпербург.

У галі рэвалюцыі і ў перыяд рэакцыі Марыя Ільінічна стойка стаіць на сваім баявым пасту.

Грымнула лютаўская рэвалюцыя. Марыя Ільінічна з асабівай энэргіяй баронца за работу ў большэвіцкай «Правле». На гэтай рабоце яна знаходзіцца з сакавіка 1917 года да ваяны 1929 года.

ХІІ з'езд партыі выбірае Марыю Ільінічыну ў члены Цэнтральнага Кантрольнага Камітэі.

З ХІІІ з'езда партыі Марыя Ільінічна—член Камісіі Совецкага Кантроля, уваходзіць у бюро камісіі. Ёй ларучаюць кіраўніцтва бюро скарг. Тут Марыя Ільінічна зноў працялае сваю невывчарпальную энэргію, чуласть, клопаты і ўвагу да жытго чалавека.

Шмат зрабіла Марыя Ільінічна для палітычнага росту вызваленай рэвалюцыйнай дзячынны. Урад па заслугах апаніа яе самаадданую работу ў галіне камуністычнай асеты работнік і сялянскі і ўзнаарадзіў орданам Леніна.

Таяі стаўны жыццёвыя плях Марыі Ільінічнай Ульянавай, аданага і пастоянага барацьбіта за перамогу ваікай справы Леніна—Сталіна.

XVI З'ЕЗД КП(б)Б

Ранішняя пасяджэнне 12 чэрвеня

Пасля даклада Цэнтральнай рэвізійнай камісіі КП(б)Б, які зрабіў тав. Кудзельскі, пачаліся спрэчкі па справаздачы ЦК КП(б)Б і рэвізійнай камісіі.

Цэнтральнае пытанне спрэчак — гэта павышэнне большавіцкай пільнасці. Усе выступальныя патрабуюць зрабіць з факта выкрыцця ворагаў народу ў БССР і КП(б)Б, а таксама з факта гнуснай шпіёнскай дзейнасці банды фашысцкіх агентаў Тухачэўскага, Убаравіча, Якіра, Эйдемана і інш. адпаведныя вывады, выкашаны ўказанні таварыша Сталіна аб павышэнні большавіцкай пільнасці.

У святле гэтых з'яваў разглядаецца і дзейнасць ЦК КП(б)Б. Адзачасна вылічваюць работу, праведзеную большавіцамі ў Беларусі за перыяд ад XV да XVI з'ездаў КП(б)Б, дэлегаты кампарту ўстаюць на крытыку буйнейшых недахопаў партыйнай работы, ЦК КП(б)Б і яго аддзелаў.

— ЦК КП(б)Б, — гаворыць сакратар Бабруйскага райкома партыі тав. Вайман, — праглядаў намяла факты дзейнасці шпіёнаў, дыверсантаў і шпіёнаў. Такія мадэры ворагі, як Бенек, Убаравіч, Дзякаў, не былі свечасова выкрыты. Многа патрачана часу на ўрэгуляванне ўнутраных узмацаванняў у самым бюро ЦК. Галазед стараўся ўнесці разлад у рабоце. З гэтым тыпам чалавек, які ў свой час быў асрам, пакрываў трагічныя, насалжы групашчыны, многа валяўся ў ЦК КП(б)Б.

— Мы — камуністы БССР — дапусцілі вялікую памылку, гаворыць тав. Земляў (ЦК КП(б)Б), калі перадаверылі ваенную работу другарудным людзям. Кіраўніцтва гэтай работай павінны мы самі ўзяць у свае рукі.

Сакратар парткома Сяпкоўска (Менск) т. Падуншнік указаваў, што адсутнасць палітычнай пільнасці трыба тлумачыць, што другі сакратар Менскага гаркома КП(б)Б — дэзертыр Чырвонай Арміі двурэшні Хадасевіч быў выкрыты толькі ў час Менскай партканферэнцыі, хоць аб ім і былі сігналы раней.

Сакратар Менскага сельрайкома тав. Кітмушка расказвае, ха чаго прывяла шпіёнска дзейнасць ворагаў народу, якія працавалі ў Наркамсве, на чале з Бенякам. Ён ілюструе гэта фактамі заездама зрыну савезаротаў і шпіёнства ў жыццёвагадоўці.

Сур'ёзны крытыцы падарганца металы кіраўніцтва ЦКБ і асабліва СНБ БССР.

— Райзьялкомкі менш усюга займаліся сваімі функцыямі, — гаворыць старшыня Галачынскага РВБ тав. Кошкаў. — Яны дзейна арганізавалі работу сельсаветаў, Соўнарком БССР у м'ясце паставаў і дырэктар абавязваў райзьялкомкі выконваць работу ўсіх завадоў і іншых арганізацый. Такаа практыка кіраўніцтва райзьялкомкі з боку СНБ БССР штурхала іх на адрэў ад нас, на адміністраванне.

— Прамернае захаванне гаспадарчых пільнасці, — гаворыць сакратар парткома віцебскай фабрыкі «Сідзі індустрыялізацыі» тав. Кавалеў, — ішло ў шкору партыйнай работе, прывяло нас к таму, што на многіх участках мы не заўважым дзейнасці класавых ворагаў. На фабрыцы «Сідзі індустрыялізацыі» была вытворца група ворагаў народу, якая хаваўся пад крыўчаным былога сакратара парткома Рохініна. Гэта група разваліла

ваду работу раскрочнага праха, каб дэзарганізаваць работу ўсёй фабрыкі, тварыць вялікі браз, выкідаць буйныя траты грошай, змяншэнне зарплат рабочым і перазадаволенне сярод ашошчых.

Тав. Кавалеў указвае на недапучальную памылку з боку т. т. Валковіча і Гікало, што пры абмене партдакументаў не былі выкрыты ворагі Бенек і Дзякаў, якім удалося атрымаць новыя партбюлеты. — Мы з'яўляемся свядомі вялікай работы, — гаворыць наркомасветы БССР тав. Турдай, — якую прызала КП(б)Б па выкрыццю ворагаў. Але многа тут у нас ёсць упушчанаў. У КП(б)Б немалы час працаваў на розных пасадах вораг народу Ленцінер.

Ішчэ на XV з'ездзе КП(б)Б паступалі адрозні супроць абрання Ленцінера ў склад ЦК КП(б)Б, але ён быў абран і хутка пераведзён на работу ў «Звязду». Потым партія ставілася пільнае аб Ленцінеру, але і на гэты раз не было адпаведнага рагавання з боку ЦК. Тав. Гікало, якіка роля ягона ў КП(б)Б для нас усёх выдочыцца, у гэтай справе прывяў палітычную бескалопнасць. Ленцінер хоць і быў знят з пасады рэдактара «Звязды», але ж алушчач з КП(б)Б з партбюлетам.

Гаворачы аб рабоце Дзяржплана БССР, тав. Турдай указвае, што старшыня Дзяржплана тав. Любавіч, не удумачыўся ў глыбіню справы, штатіме пільнае планавання гаспадаркі, а гэтым і карыстаюцца на варажыя элементы. Дзяржплан прапавяе лінію, якую праводзіў Галазед. Я думаю, што тав. Валковічу трыба выправіць гэта.

Сакратар Слуцкага акругома КП(б)Б тав. Каменштэйн указавае, што ЦК КП(б)Б закладна не ўлічваў прымежлага становішча БССР і гэта з'яўляецца сур'ёзнай памылкай. Ішчэ і зараз няма да канца прадуманага плана практычных мерапрыемстваў па дапамозе парганічным раёнам. Гаворачы аб фактах варажэй дзейнасці ў Наркамсве БССР і Наркомасветы, тав. Каменштэйн пераходзіць да пазовіні Галазед.

Тав. Каменштэйн расказвае, што на пленуме ЦК КП(б)Б ў 1934 г. у далазед аб выніках пленума ЦК ВКП(б) Галазед лаў правапарушніцкую ападку калектывізацыі. Далей тав. Каменштэйн прыводзіць факт аб выказванні Галаздема няправільных палажэнняў у адносінах апакобінікаў, што аднаасобнікі не фотупіліся ў калгасы, па думцы Галазед, з'яўляюцца ворагамі.

Сур'ёзны крытыцы ён павяргаў работу сельскагаспадарчага аддзела ЦК і яго былога кіраўніка Картукоза. — Вадыміне сельскагаспадарчы аддзел ЦК у сувязі з становішчам спраў у Наркамсве. Хіба не ніваць тут і Картукоў? Ён за гэта таксама адказвае. Я думаю, што Картукоў у лепшым вышакі прапавяў шпіёнства і мерарыемствы гэтага фашысцкага варага — Беняка.

Тав. Гофман (механік віцебскага шпінскага камбіната), тав. Сіліванка (дырэктар віцебскай вапнай фабрыкі) заастраюць увагу на пільнае ўважэнне большавіцкай пільнасці.

Тав. Мірш (сакратар Ветрынскага РК КП(б)Б) гаворыць аб неабходнасці большай увагі парганічным раёнам.

Тав. Валковіч (сакратар Дзяржплана райкома ЛКСМБ) заастрае пільнае аб узмацненні партыйнага кіраўніцтва камсамалам.

Вячэрняя пасяджэнне 12 чэрвеня

На вячэрнім пасяджэнні 12 чэрвеня працягваліся спрэчкі па дакладу тав. Шаранговіча. Кожны з прамоўцаў ссылаўся на буйныя палітычныя патаньня, якія былі пастаўлены таварышам Сталіным перад партыяй на Пленуме ЦК ВКП(б).

Ад неабходнасці хутчай ліквідацыі вынік шпіёнства на чыгуцы гаворыць начальнік паітдазела Віцебскага вузла тав. Васількоўскі.

Значная частка прамоўцаў рэзка крытыкуюць апарат ЦК КП(б)Б за тое, што ў яго адсутнічае належана большавіцкая пільнасць, палітычная насторожанасць, за тое, што ў ЦК наўважліва адносіліся да сігналаў, якія паступалі з месца.

— У складзе ЦК, — гаворыць тав. Рахба (Галачыніскі раён), — падвіаліся ворагі народу Бенек, Убаравіч, Дзякаў, Арабейшпін, бандыт; Дзякаў — шпіён, бандыт. Я лічу, што перад намі, перад усёй партыйнай арганізацыяй Беларускай перад ЦК сталі завязана — агітарваць на зруці зьезд пасля з'езда — аднаасобнікам дасканалым і сур'ёзным чыны правяраль пагадоўна апарат у гэтыя дзень наркаматаў, іншкі мы ад гэтай і рамы так бастра не паабавіма.

Я зусім згодзен з выступленямі тым, што акрутовыя камітэты парабілі вельмі многа памылак. Тав. Шарангіч гаварыў, і я быў вымушан гэтазі прадыміць пэтрамі палітычнага і гаспадарчага жыцця. Таварыш, гэта вера Але я пільна, што зрабіў Совет Народна Камісарыяў для ўмацавання савецкіх органаў на граніцы?

Чым больш мы ўдываемся ў рашэнні Пленума ЦК ВКП(б), тым у больш неурядна вышлагае прадстаўляецца апаку нашай работы ў парганічных акругах. Мы зрабілі мала для ўмацавання абароны зольнасці парганічнай пільнасці.

У прарганічных умовах пільнасць у віна быць не толькі якасна, але павіна стаць прыродай ложнага камуніст Ключа да гэтага лажыць у глыбокай пільнасці, у вострым партыйным рэз напні, у сапраўднай сувязі з масамі, велані людзей, за ўменні ставіць првільна штатныя аб граіцы.

Акругом загрузаў сабе бескалопныя дробныя гаспадарчымі пытанямі, заме таво, каб прадоўжыць глыбокую партыйную работу, — а гэта прывяло да самадзі; зніжэння роля акругоўмаў.

Сур'ёзныя недахопы рабейных і акруговых партыйных арганізацый не ў маі ступені характарызуюць работу ЦК КП(б)Б.

пільнасці. Гэта нам трыба ўлічыць у сваёй пільнае работе.

Выступальныя прыводзіць многа фактаў варажэй работы трапістаў, прахы і напільналістаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы, на транспарце і на ўчастку культурнага будаўніцтва.

Прамоўцы выкрываюць антывартыйную лінію ў рабоце былога старшыні СНБ Галазед. Дзесяткамі прыкладзў яны папяржаюць правую практыку Галазед. Соўнарком не дапамагаў раёнам у рабоце. Выршэнне важнейшых пытаньняў гарадскога будаўніцтва, сельскай гаспадаркі, свядома тармазіліся. Галазед не прапавяў у Соўнарком, а займаўся пільнаістантам. Ён браз пад сваю абарону лўных ворагаў народу.

На віцебскай канферэнцыі, — гаворыць тав. Жураўлёў, — Галазед зрабіў антывартыйнае выступленне, накіравае на згорванне самакрытыкі. Рад фактаў, якія ўскрываюцца пільер, паказваюць, што Галазед не наш чалавек.

Тав. Жураўлёў таксама рэзка крытыкуе работу ЦКБ. Затхласць адчуваецца ў рабоце ЦКБ. Заявы і скаргі прамоўцаў лажна так без усяляка рагавання па некалькіх месцах. З прычыны нячуждлых асносіна да заяў прамоўцаў ЦКБ праглядаў буйныя палітычныя пытанні. Апарат ЦКБ атарвані ад нас, ён не кіруе перабудовай работы саветаў у адпаведнасці з палітычным паваротам у краіне.

— Тав. Чарвякоў не раскрывае да канца сваіх памылак. Ён трыба работнік у БССР. Ён лепш усёх ведае мясцовыя кары, а ворагаў ён не выкрывае. Чарвякоў, напрыклад, ведаў аб трапкісці выступленні Беняка ў 1922 годзе, але не заваў аб гэтым. Я лічу, — гаворыць тав. Жураўлёў, — што Чарвякоў не зрабіў для сабе ніякіх палітычных вывадаў з рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б). Мы чакаем ад яго разгорнутай крытыкі сваіх памылак, выкрыцця ворагаў.

Тав. Готфрыд у сваім выступленні прывяла правільнай крытыку, якой ён быў падвернут, як былы загалічк прамыслова-транспартным аддзелам ЦК КП(б)Б, на прайшоўшых справазначна-выбарчых сходах і партканферэнцыях за буйнейшай прахры, якія былі ў рабоце нашай прамысловаці. Ён падрабязна ссылаецца на пытаньня прапаганзы і агітацыі, палбору і падрыхтоўкі прапагандаіскай кадры і асабліва падкрэслівае неабходнасць каронаска пільнаістані пастаюўкі агітарвадлівай прапаганзы.

Ранішняя пасяджэнне 13 чэрвеня

На ранішнім пасяджэнні з'езда 13 чэрвеня прадаўжаліся спрэчкі па дакладу тав. Шаранговіча. Сакратар парткома віцебскай акругарнай фабрыкі т. Кісілік крытыкуе работу аддзела прапаганзы і агітацыі ЦК КП(б)Б. Партыйная прапаганда, — гаворыць ён, — нас знаходзіцца яшчэ на нізкім узроўні. Некаторыя камуністы вучыцца па 3—4 гадзі ў гуртках і не ведаюць гісторыі ВКП(б). Гэта тлумачыцца дрэннай работай нашых гурткоў, сезоннасцю, якая лічыць не выжыта ў прапагандаіскай рабоце. Ён указвае на недапучальную пільнасць прапагандаіскай кадры. Партарганізацыі мала робяць для таго, каб замапавалі прапагандаістаў на рабоце, унімалі х кваліфікацыям. Марудна перабудоваюць сваю работу гурткі і школы на вывучэнні гісторыі ВКП(б) у адпаведнасці з пісьмом таварыша Сталіна да ўкладальнікаў падручніка па гісторыі ВКП(б).

Многія партарганізацыі, — гаворыць далей т. Кісілік, — выконваюць ранішні Літаскага Пасуама ЦК ВКП(б), вылучаюць наменскай сакратару парткома. Але гэтага ж мала, з гэтымі лажымі трыба прапавяць, вучыць і самастойнай прахры. Гэтага ў пераважнай большасці арганізацый яшчэ няма. Сакратары многіх парткомаў не ведаюць ж вучыць сваіх наменскаў, якія заручылі ім даваць. Аддзел кіруючых партарганяў ЦК КП(б)Б пакуль не дапамагае нам, сакратарам парткомаў, у гэтай рабоце. У друку мы таксама не знаходзім асветлення вопыту выхавання малых партыйных кадры.

Рад выступальных рэзка крытыкуюць работу інструктараў ЦК КП(б)Б. Гэта зусім аразумела. Партыйныя партарганізацыі, райкомы і гаркомы хочучы бачыць у асобе інструктара ЦК не толькі абследвальніка, але, галоўным чынам, чалавек, які лямпамае ў рабоце, які абавязнае задынаць вопыт і вучыць на ім партарганізацыю. Да гэтага часу інструктары, прылажваючы ў раён, не лічаць нават штарбным прыштатку да сваёй абследвальнай работы інструктараў райкома, ніколі яны не скліваюць нарад сакратараў парткомаў і партаргаў па выніках абследвання.

Сакратар парткома завада «Большавіц» т. Мінін указавае на неур'ёзны палыхот да палбору прапагандаіскай для завасціс партыйных школ. У нас, — гаворыць ён, — за кароткі час змянілася ў адным гуртку 7 кіраўнікоў, а ў другім — 5. Чаму такая частая змена прапагандаістаў? Таму, што нам прыслалі ў якасці прапагандаістаў трапістаў Рухога, Мінікіна і іншых, якія прапавялі трапкісцкую кантрабанду. Ён крытыкуе аддзел друку ЦК і цэнтральныя газеты за слабое кіраўніцтва нізкім друкам і фабрычным шматтыражамі.

Як і на паліраўніх пасяджэннях, дэлегаты з усёй большавіцкай рэзкісцю выкрываюць правую, напільнаўскаю лінію работы Галазед. Прэзідэнт Акадэміі навук т. Сурта прыводзіць шматлікія факты, якія паўнасна свідарваюць гэта.

Пад вышакі барабаны за развіццё жыццёвагадоўці Бенек насаджаў жыццёвагадоўчыя фармы ў калгасы без уліку эканамічнай магутнасці і напрамку развіцця калгаса. Некаторым калгасам даваліся тасія планы развіцця пагадоўя, якія былі ім не пад сілу. Гэта ставіла калгасы ў пільное становішча. Наркамзем, планууючы павелічэнне пагадоўя жыцця, адначасова не прадугледжаў развіццё кармавой базы, зрынаў мерарыемствы на палішпенню лугоў і травасення, а гэта прывяло да недахопу кармоў.

Нарком земляробства т. Нізюнаў расказваў з'ездзе аб тым, што пільер дакументаўна ўстаноўлена, што ворагі стварылі сваёй мэтай знішчыць коўскае пагадоўя рэспублікі. З гэтай мэтай па іх дырэктыве зараворым коям прышчыпалі анемію і менінгіт. Такое ж становішча і з чумой ў свінным пагадоўі.

У заключенне тав. Нізюнаў указаў на загалы партарганізацыі ў прадстаўчай учарнай кампаніі.

Пад вышакі барабаны за развіццё жыццёвагадоўці Бенек насаджаў жыццёвагадоўчыя фармы ў калгасы без уліку эканамічнай магутнасці і напрамку развіцця калгаса. Некаторым калгасам даваліся тасія планы развіцця пагадоўя, якія былі ім не пад сілу. Гэта ставіла калгасы ў пільное становішча. Наркамзем, планууючы павелічэнне пагадоўя жыцця, адначасова не прадугледжаў развіццё кармавой базы, зрынаў мерарыемствы на палішпенню лугоў і травасення, а гэта прывяло да недахопу кармоў.

Нарком земляробства т. Нізюнаў расказваў з'ездзе аб тым, што пільер дакументаўна ўстаноўлена, што ворагі стварылі сваёй мэтай знішчыць коўскае пагадоўя рэспублікі. З гэтай мэтай па іх дырэктыве зараворым коям прышчыпалі анемію і менінгіт. Такое ж становішча і з чумой ў свінным пагадоўі.

У заключенне тав. Нізюнаў указаў на загалы партарганізацыі ў прадстаўчай учарнай кампаніі.

Вячэрняя пасяджэнне 13 чэрвеня

Частка выступальных на вячэрнім пасяджэнні 13 чэрвеня прывячае свае правыя работы і недахопам нашага друку.

Рэдактар лясельскай акругарнай газеты т. Пірковіч, указваючы на несумненны рост друку, разам з тым адзначае:

— Кіраўніцтва друкам з боку партыйных арганізацый астаеца незадавальняючым. Аб гэтым гаворыць і факт мейшай месца засмечанасці раду рэдакцый газет варажэй элементаў. У «Звяздзе» прапавялі ворагі народу — трапісты Ленцінер, Рохнін; у «Рабочем» — Хейфен; выкрываюць ворагі і ў «Чырвонай змене» і ў юнацкіх газетах. Мы і аддзел друку ЦК КП(б)Б німамы так узнаваўшай трапіст Мінікіна.

Пасля змены кіраўніцтва аддзел друку ЦК КП(б)Б яшчэ не перабудоваў сваёй работы, а т. Казюк не аразумеў, што лажна так прапавяць нецгса. Не зроблена неабходных вывадаў і з таго факта, што ў часе выбараў рабейных камітэтаў партыі 24 рэдактары рабейных газет былі аддзелены са спіса для тайнага галазаванія; 40 рэдактароў не былі выбраны ў склад райкомаў партыі.

Прамоўца ўказвае на недахопы ў рабоце газеты «Звязда».

— Мы павінны вучыцца ў «Звязды», але пакуль вучыцца не можам. «Звязду» трыба палішпыць і не лажуська ў ёй памылак.

Ад дзейнасці ворагаў на крыўчаным фронце гаворыць т. Вараб'ёў (Вабруйска). Ён указвае, што ў Беларусі ёсць паслядоўна контррэвалюцыйнай теорыі права Пашуканіса, заастрае увагу на неабходнасць барацьбы з гэтай теорыяй. Далей т. Вараб'ёў ссылаецца на пытанні падрыхтоўкі да выбараў народных суддзяў паводле новай Канстытуцыі.

Спрэчкі па дакладу тав. В. Ф. Шаранговіча

Выступленне тав. Гофмана

(Віцебскі шпіёнскі камбінат)

Таварышы! Рабочы клас Савецкага Саюза непазірні і будзе спіраць з нашай змай фашысцкіх шпіёнаў, якія шпіёнілі нам за ўсіх гаінах сацыялістычнага будаўніцтва, у тым ліку і ў арміі. Паведамленне Пракуратуры рэспублікі гаворыць аб азначэннях Тухачэўскага, Убаравіча, Корка і іншых бандаўцаў. Чога хапела гэта пільна, азначыла зрына фашысцкіх агентаў? Яна хапела знішчыць сацыялізм, ліквідаваць савецкі лад, аднавіць капіталізм; яна хапела адабраць у рабочых нашы фабрыкі і заводы, адабраць у іх ішчаслівае жыццё і надыць на нашу шпію яро гнёту і эксплуатацыі. Вось чога дабіваўся гэты паразіт. Яны хапелі адабраць у сялян зямлю, волю, жыццё, каб насадзіць ім на шпію паншчынаў. Гэтыя паразіты догі час маскіраваліся і мы іх да апошняга часу не маглі выкрыць.

Восьжым шпіёна Убаравіча. Я прыпама з'ездзе саветаў работу абароннага знання, і ўручыў ле тав. Чарвякоўу. Тав. Чарвякоў перадаў матэрыялы Убаравічу і да абешыята дна аб гэтай работні слуху, і духу. Я нічога не ведаю а гэтай рабоце, над якой я працаваў піль год.

Чаму тав. Чарвякоў не запісваў маёй работай, а перадаваў ле Убаравічу? Нядаўна мяне выкілаў у Маскву ў Наркамат абароны на адной справе. І вост калі быў адказ на імя ЦК КП(б)Б аб адно маёй рабоце, сакратар ЦК тав. Шарангіч не загаліўся з адказам і паслаў я мною чалавек у Наркамат абароны лясельскі, у чым ссыраза. Калі мы та прыгледзіліся, аказалася, што ворагі на рогу перашкаджалі працоўнаму маёй вынахці.

У адказ на пільнае выкілаў паразіта мы ішчэ нашэй сталёвай бронію злучі туюма ваход нашай партыі, каб ні адна газэтка не магла пралезці ў нашы рады.

Выступленне тав. Каменштэйна

(Менск — Соцтэхбул)

Гарадскія, акруговыя і рабейныя партыйныя канферэнцыі і выбары партарганяў, якія абдзікаліся перад з'ездам, прайшлі ў абстаноцы высокай актывнасці партыйных мас, у абстаноцы самакрытыкі і смелай крытыкі і самакрытыкі і ўнутрыпартыйнай демократыі.

На аснове рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) і «загаўня таварыша Сталіна, Менскай партыйнай арганізацыі намяніла кампартыя мерарыемствы на лініі перабудовы работы ў адпаведнасці з велізарнымі задачамі, якія сталі перад нашай краінай. Неабохота так арганізавалі нашу партыйную работу, каб усё прапагандаіскае камуністаў, усё паставома нашых сварадзачна-выбарчых сходаў былі б выгаваны.

Нельга абыйці маўчаннем тры недахопы, якія ёсць у нашай партыйнай арганізацыі. Большавіцкая пільнасць была пратуплена на важнейшых участках. Гэта ж факт, што да апошняга часу астазавілі павыкрытымі махровыя ворагі — Убаравіч, Бенек, Дзякаў. Дзеятары Чырвонай Арміі двурэшні Хадасевіч выкрыві толькі на гарадскай канферэнцыі, а сігналы былі рабей.

Агітарвацкая работа ў нас недаапаці ваецца. Самы гаркомы і райкомы неаданываюць гэты важнейшы ўчастак партыйнай работы. Гэта ж факт, што член гаркома і райкома не прымаў ўдзел агітарвацка-прапагандаіскай рабоце. Вельмі рэзка былі на сходах, не адкавалі на халатноўця штатны.

Менскай партыйнай арганізацыя ў разгару работу па долому прыёму партыю. На Менску да гэтага часу партыю прымаў толькі 5 чалавек. Менскай партыйнай арганізацыя неаданывае займацца пільнае палбору вярочычана кіраўні. У нас па будаўчых арганізацыях ёсць добрыя работні; іх свечасова не высочваюць, яны засаждваюцца.

У Менскай арганізацыі ёсць шмат не ладоху. Ёсць усё магчыма для выпраўлення гэтых недахопаў, аднак, Менска партыйнай арганізацыя ўчлывіла яшчэ не пільна да выпраўлення ведакопаў у сваёй рабоце.

Выступленне тав. Каменштэйна

(Сакратар Слуцкага акругома КП(б)Б)

Пэрыяд часу паміж XV і XVI з'ездамі КП(б)Б — тры з паловай гады — амысаны быў, несумненна, нястомнай, гераічнай барацьбай нашай партыі за трыумф сацыялізма. Лютыя ворагі дэкаўтуры прадэтарыта, пільнаса сабай фашызма, шпіёна, гітлераўцы, трапкісты і Бе, гэтыя банда убаравічаў, тухачэўскіх, бенякаў, дзякавых і чароты і іх даўка, яшчэ добунась не выкрытыя брапія ў СССР і БССР — хацелі заганіць нашу радзіму ў мары крыні. Яны агучвалі, што зьяліца Сталінская Канстытуцыя, прыжыта ўсеааронна, азначнае для іх смартоны прыгавор.

У гэтым святле відаць мудрасць слоў таварыша Сталіна ў яго далазедзе аб значэнні фастара капіталістычнага акругжэння, мудрасць палмага загаліку правядыра нашай партыі да пільнасці.

Гаворачы аб пераходах нашай партыі за тры з паловай гады, трыба бачыць і пільнае бачіць нашых паспехаў, ад якіх зусім правільна гаварыў учора тав. Шаранговіч.

Варта гаварыць і аб сур'ёзных прахры і памылках у рабоце бюро ЦК. Мы вараў часта паўтарам і скліянем слога аб парганічнасці нашай рэспублікі, але на прагтыцы, трыба прама сказаць, што ЦК не ўлічыў у дастатковай ступені таго, аб чым гаварыў таварыш Сталін. Трыба прама сказаць, што Соўнарком, і ў гэтым неш найважлівая памылка бюро ЦК, велані рабіў па сутнасці для ўмацавання нашых граіцы.

На прыступе плага ралу гоў у Беларусі, у КП(б)Б культывалася чынашанаванне, культываваўся культ асобы, правадырства. Гэта мела месца не толькі за час існавання ЦК гэтага скліяння, але гэта прадаўжалася многія годы. Замест прымешываў большавіцкай пільнасці, замест асноўных прышчыпалі нашай партыі, будаўня нашай партыі, замест дэмакратычнага партрыалізма, замест ўнутрыпартыйнага дэмакратызма і замест назважэння патрыябнага парадку ў сваім партыйным доме, — замест гэтага культываліся правадырства і чынашанаванне. І за гэта мы сёння расплываемся вельмі і вельмі лорага.

Мы сёння з абуреннем гаворым аб варагах, якія ямаля школілі нам у акадэміі, у будаўніцтве нашай Беларусі. Нам з'езд павінен знісць

XVI З'ЕЗД КП(б)Б СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ ТАВ. В. Ф. ШАРАНГОВІЧА Выступленне тав. Турлая

НАРКОМ СЮЛГАСАУ БССР

Большыя Беларусі прышлі на XVI з'езд несумненнымі поспехамі. Побач з тым мы маем буйнейшыя прарывы і пачыны памалкі, асабліва ў справах вытворчых арганізацый. Я, як член Цэнтральнага Камітэта партыі, нясу поўную адказнасць за дасягнутыя вынікі і прарывы. Трэба сказаць, што да сённяшніх дзён у нашай партыі і ў нашым народзе няма ніякай паніжальнасці ў адносінах да партыі і ўрада. Трэба сказаць, што да сённяшніх дзён у нашай партыі і ў нашым народзе няма ніякай паніжальнасці ў адносінах да партыі і ўрада.

Тав. Любавіч ігнарыруе новых людзей, якія прыходзяць у савецкі апарат. Вырашэцца пытанне аб маемасці соўгасаў. Тав. Любавіч сам выносіць рашэнне, сам падпісвае і мне прысылае копію для ведама. Паўстае пытанне, чаму гэта так? Я — нарком, я адказваю за гаспадарку ў соўгасах, чаму ў мяне не запытваюць?

З нашых капіталаўкладанняў рэзерву руша 35 тысяч для соўгасаў. Аказваецца, што гэтыя 35 тысяч былі заплачаныя для соўгаса Соўнаркома, які зусім не ўваходзіць у сістэму Наркомсоўгасаў. І т. Любавіч выносіць гэта рашэнне, копію прысылае мне.

Я думаю, што т. Валковіч выкарыстае гэты аргумент. Наша задача дамагацца перабудовы нашай савецкай работы.

Некалькі слоў аб становішчы ў самах соўгасах. Вядома, што ў Наркомсоўгасаў Саюза сядзелі школьнікі, якія разам з Калмановічам праводзілі сваю школьніцкую работу. Вядома таксама, што і ў нас у Беларусі ў пэрым разе соўгасамі ўскрыта лаводзі буйнае школьніцтва. Гэта школьніцтва было пакіравана да таго, каб знішчыць пагадоў, заражаць пагадоў жывёлы і свейныя хваробамі.

Як-жа Цэнтральны Камітэт партыі і ў першую чаргу Сельгасадзел кіраваў соўгасамі? Я павінен прама заявіць, што кіраванне з боку Цэнтральнага Камітэта партыі ў асобе яго Сельгасадзела не было. Дастаецца сказаць, што палітзабавы на працягу апошніх паўтара года літаральна прадстаўлялі сабой сабе, а многія з іх палітзабавы работай у соўгасах, работай на ліквідацыю вынішчэння школьніцтва не займаліся.

Мы маем выключна вялікі магчымасці па разгортванню нашай работы. Мы зараз спрацоўваем над гэтымі саўгасамі на трэцюю пільготку, намагаем выключна рост пагадоў кароў, свінаў, а таксама і рост па мясу, малаку. Але гэтыя магчымасці будуць палкам ажыццяўлены толькі пры тым умове, калі партыйныя арганізацыі, раённыя камітэты партыі дамогучы нам быстра ліквідаваць вынішчэння школьніцтва, аздаваць соўгасам, зрабіць іх узорнымі сацыялістычнымі гаспадаркамі, калі яны нам дамогучы ў развіцці жывёлагадоўлі, пасеваводства ў нашых соўгасах.

Аб Ленінне як аб ворагу я ад імя ланкай дэлегацыі апыну на XV з'ездзе партыі выступіў, даючы яму адмов пры барах у ЦК. Матэрыял дэлегацыі ланкай дэлегацыі выхадзіў з таго, што яму давяраць палка, што ён у мінулы траіцік. Не глядзячы на гэта шчырна быў абран кандыдатам у члены і праз некаторы час быў пераведзены кіруючую работу ў газету «Звязда». У партыю перад тав. Гікало. У 1934 г. ланка райком партыі праводзіў палітычныя сродкі аднаасобіваў па дакладу Сталіна на XVI з'ездзе партыі. Уся гэтая арганізацыя, актыў і грамадзянскі і ваенны былі мабілізаваны на выданне гэтага палітыка. Гэты палітык даў добрыя палітычныя вынікі. Шчырна вораг народу, перавярнуў гэта ў газету «Звязда» і ў нашыя бок. Завёў гэтую справу, калі быў членам выдзеным сродкі аднаасобіваў ад тым раёна пі не рана сёння. Я ад гэтым не расказаў тав. Гікало, ён мне заявіў, што ў хуткім часе пытанне аб першым будзе вырашана і сапраўды першым зят з пасады рэдактара газеты «Звязда», але быў апушчаны з гэтым білетам ў іншую партыйную арганізацыю.

І гэты т. Турлая спыніўся на рабоце наркома, Дзяржплана і рабоце т. Любавіча. Трэба сказаць, што т. Любавіч штампуюць да важнейшых пытанняў, не ўваходзячы ўнутнасць планавання нашай гаспадаркі. Гэта не глядзячы на тое, што ў галіне планавання школьнікі прыдавалі рукі.

Выступленне тав. Вульвачова

САКРАТАР ДЗЯРЖПЛАНА РК ЛКСМБ

Агляд таварыша Сталіна з'яўляецца агляд паўдзёў у жыцці нашай партыі. Гэты даклад сапраўды адкрыў вочы партыйным арганізацыям.

Дзяржплан арганізацыі па працягу апошніх год на самых адказных участках уласці сядзелі ворагі народу. Мы мелі Дзяржплан партарганізацыі ўсім мога ворага народу Ваноскага, які заўсёды шпінваў, аб гэтым шпіне было гэта сядзелі.

Вядома сакратар райкома Дамброўскі ведаў аб тым, што Ваноскі і вясцеў, назаваў п'янік ў раёне. Усім гэта было вядома. І ніякіх раё не прымаў. І гэты раён — лававы раён на граніцы праг рабў ўсе для таго, каб пераключыць сацыялістычнаму будаўніцтву. Але гэты нагарнічкі долбана ахоўваючы ішчы. Нашы кагасны і ўсе працуючы на можа згуртаваліся вакол партыі іна—Сталіна, вакол вялікага правядзіў таварыша Сталіна.

Нас ёсьць факты наўрушэння ўнутрыпартыйнага дэмакратыі. Сакратара райкома ські Любавіча нішто не абраў. Прыбраў і стаў сакратаром. Калі да яго звярнуліся, скажам, на пытанне аб камсамольскай рабоце, ён гаварыў: «Я толькі па ішчы гавару, больш ні аб чым».

Тав. Любавіч на партыйным сходзе не гаварыў аб тым, што яго банька ў 1927 годзе выхадзіў за граніцу. Гэта было ўтоена ад партыйнай арганізацыі.

Мы зараз рыхтуемся да выбараў у камсамольскай арганізацыі, але мы самі не справімся з гэтым калі партыйная арганізацыя не даможа нам.

Я ў Дзяржплану працягу чэперткі год. Два гады працягу сакратаром райкома камсамольска. Сакратаром райкома партыі працаваў Дамброўскі. Хопіць раз ён мяне вылікаў і запітаўся: «Чым займаецеся, ці не трэба вам дамагацца?» Ён ні разу не прышоў да нас на паседжанне.

Працягваючы выбары ў Саветы з'яўляюцца аказанамы для Ленінскага камсамольска, які быў і будзе верным памочнікам партыі. Мы маем ў раёне каля 80 партыйных камсамольскіх арганізацый і партарганізацыяў нам павіна дамагацца.

Аб Наркомасеве. У Наркомасеве зараз нарком — новы чалавек, але сядзіць там і стары чалавек — Гершон. Ён таксама павінен адказваць за работу. Ён павінен сказаць аб свайй рабоце ў Наркомасеве.

Па-большэвіцку правядзем справаздачы і перавыбары профорганаў



Сакратар парткома дэпо Гомель тав. С. А. Філіпек чытае загал наркома шляхоў зносін аб палітэкані рамонту і эквалацыі паравозага парна машыністам тт. Астапа ў, Саклоўскаму, Белапахаў, Жарыну і дзяжурнаму па дэпо Струнаву. Фото Кайлова (БСФ).

Члены саюза папраўляюць дакладчыка

7 чэрвеня на барысаўскай заапаркавай фабрыцы імя Кірава адбыўся першы справаздачы-выбарчы сход профсаюзнай арганізацыі.

У сваёй справаздачы старшыня фабрычнага тав. Шанішчэ паставіў аб'ект нацыяналістычнага характару. На іх указвалі ў выступленнях члены профсаюза.

Наш фабком, — гаворыць работніца тав. Русак, — не плаціцца аб жыццёвых людях.

Гэты вывад яна падкрэпліла фактам бюракратычных адносін фабкома да нас. У тав. Русак хворы сын. Яму паграбавана неадкладнае лячэнне. Неаднаразова звярталіся ў фабком білы безвызоўныя лісты.

Стаханавец Зяткін таксама выказаў сваю незадаволенасць фабкомам: — Я быў ініцыятар стыханаўскага руху на фабрыцы, — гаворыць ён. На многа перавыкаваў нормы. Але захачаўся тэхнічным кіраўніком фабрыкі перавесці мяне ў другі пах. На повар рабоце прадукцыйнасць мая напалога знізілася.

Зяткін падаваў заявы фабкому. Ён скардзіўся тав. Шанішчу на няправільныя пераводы яго з аднаго паха ў другі. Але нія не рагавала.

Выступляючы ўказвалі на бюракратычныя адносіны фабкома да заяў рабочых: яны марыюцца па 5—6 месяцаў.

Палітычна-выхаваўчая работа на фабрыцы паставіла падвышчэння мэра. Нядаўна быў наладжан палітзаседзь. Присутнічалі... 12 чалавек. У гэтым складалася бюракратычная падтрымка да такова важнейшага мерапрыемства. Большасць рабочых пра палітзаседзь нічога не ведала.

Фабком зусім забавіў на антырэвалюцыйную прапаганду, а партыйныя праводзіць сваю контррэвалюцыйную работу. Есьць факты, калі малалы дзятчаты і хлопцы ходзіць у касцёл і парку. Фабком не праводзіць ніякай масавай работы. Ён не лічыць гэта свайй справай.

Многія крытыкавалі работу ЦК саюза фанерна-саляўскай прамісловасці. Упершыню за паўтара года работы на гэтым сходзе ўбачылі старшыню ЦК тав. Шанішчу. Канкрэтнае кіраўніцтва ЦК саюза падмаціла патокам паларовых дыктыві, астаў.

У спрэчках на справаздачы фабкома, якія пачынуліся тры дні, выказаўся 31 чалавек. Выступляючы пэўна крытыкавалі работу фабкома.

П. ЛЕВАНОВІЧ.

У ЗАЎКОМ ВИБРАЛІ ЛЕПШЫХ СТАХАНАЎЦАЎ

ВІЦЕБСК. (Мар. «Звязда»). Арганізацыя і актыўна праішоў справаздачы-выбарчы профсаюзнае сход на ігольскай заводзе. Работа заводскага камітэта была ўсебакова абмяркована, падвергнута рэзкай крытыцы.

Вялікая актыўнасць была, калі абмярковвалі рэзалюцыю. Каля 35 дзельных прапаў па палітэкані работы заводскага камітэта ў адпаведнасці з раённага пленума ВІЦПС было дадана да прэзэту рэзалюцыі.

З уоёй сур'ёзнасцю ўдзельнікі схода падыходзілі да абмеркавання кандыдатур у склад заўкома. Удзельнікі палітычна і дзельна якасці вылучанай кандыдатуры. У абмеркаванні прымаў ўдзел такіх таварыш, якія раней лічылі пасіўнымі і ніколі не сходах не выступалі (Шанько, Дарафееў, Палашыньскі і інш.). Тайным галасаваннем у склад заўкома выбран 21 чалавек (з іх 13 раней не былі членамі заўкома). У новым складзе заўкома — 10 рабочых-стыханаўцаў.

ЗАРУБЕЖНЫ.

РАЗВАЛ ПРОФРАБОТЫ

Профсаюзна арганізацыя Бабруйскага мотафота, выдуча зьяна сілаўнай катэры, зусім развалена. З 125 рабочых толькі 63 з'яўляюцца членамі саюза.

13 членаў саюза маюць запавязанасць па членскіх узносах за 3 месяцы, 6 чалавек за 7 месяцаў. «Партыя» срод непацельчыкаў трымае партгор мотафота т. Цыгельштэйна, які на працягу палага года не плаціў членскіх узносаў і ўб-ж лічыцца членам саюза.

У часе абмеркавання раённага пленума ВІЦПС, дзе прысутнічала, дарчы, усяго 25 членаў саюза, работніца Асіпава Марфа, якая працуе ў мотафоне з 1935 г., палала заяву аб прыёме яе ў профсаюз. Присутнічалі тав. Цыгельштэйна мотафота т. Кротыў, горад палітпрамышля Майціншчы, даў Асіпавай адмов па велікі «важкіх» матыях. Вячце, Асіпава пажарыла, і яна яшчэ захоча карыстацца перавагай члена саюза ў часе пажарнасці. Праўда, сход не пачынуўся з лужнага галаваліцця і прышоў Асіпаву ў профсаюз. Але гэты факт гаворыць аб твары кіраўнікоў рабачкома і мотафота.

А. МАЦ.

ПЕРАД ВИБАРАМІ ПРОФОРГАНАЎ НА ЧЫГУНЦЫ

ГОМЕЛЬ. Надоечы адбыўся пленум Дорпрофсажа Беларускай чыгункі, на якім была падвергнута рэзкай крытыцы работа профсаюзнай кіраўніцтва. Як вядома, па Беларускай дароце логі час апушчалі японна-германна-трансіічныя агенты і шпіёны, якія праводзілі сваю школьніцкую работу. Але-ж нішто з удзельнікаў пленума і пісарыч проработніцкаў не мог прынесці хопі-бы аднаго факта па выкрэчці ворагаў, якія шкозілі ў іх пад бокам.

Ворагі народу стараліся з усіх сіл стварыць дрэнныя ўмовы работам і вылікаць іх незадаволенасць. Аднак, мала хто з проработніцкаў гэта заўважыў.

Логі час у Магілёўскім і Успенскім паравозных лэпо паравозныя браньчы не атрымлівалі выхадных лэцен, шпінка практыкаваліся зрынуточныя работы.

Аналь да апошняга часу па ўсёй Беларускай чыгункі існавала няправільная сістэма вылічэння заробку дзяжурным на станцыі. З ліпеня 1936 г. іх неадлачна на каля 36 тысяч рублёў.

Толькі ў 8 правераных гаспадарчых арганізацыях было выяўлена 510 руб. скрытай зарплаты. Націжнікі ад гэтай сумы не наступалі ў касы профарганізацыі.

У многіх профарганізацыях безадлазна атносіліся да вышчы публікаў на ўроўні і ў дэмы адначыню. У 1936 г. не былі скардзімы 27 публікаў, з якіх 11 заваляліся ў старшыню ўчастковага камітэта Асіпавічкіна лэпо Заважэўскага. 5 — у будова старшыня ўчкома Гомельска-па лэпо Зубрышкага.

Нізама профсаюзна камітэты зусім адпусцілі культурна-масавую работу. На ст. Віравіна клуб не рамантаваўся ўжо 10 год.

Зараз пачаўся на Беларускай чыгункі справаздачы-выбарчы кампанія профарганізацый. Партыйная арганізацыя чыгункі павіна ўважліва дамагацца профсаюзнай арганізацыі перабудовы работы па аснове раённага VI пленума ВІЦПС і да капіа ўскрыць усе нехатары ў рабоце профарганізацыі.

А. ГІЗУНТЭРМАН.

Замест аляду друку ПАЛІТЫЧНАЯ ПАСІЎНАСЦЬ

Паспяховае правядзенне справаздачы і выбараў профсаюзнай арганізацыі залежыць у першую чаргу ад правільнага большэвіцкага кіраўніцтва.

Увесь большэвіцкі друк, пачынаючы ад гарадскіх газет і канчаючы фабрычна-заводскімі шматтыражамі, павінен прыняць актыўны ўдзел у барацьбе за перабудову профсаюзаў, за найлепшае правядзенне справаздачы і выбараў профарганізацый.

Гэту задачу многія газеты да гэтага часу не ўважлілі. Як можна распінаць адносіны зрабавых газет «Большэвік Палатчынны» (рэдактар Зелманав), «Калгасная праўда» (рэдактар Перкоўскі), «Праўда на рубяжы» (рэдактар Патроў), якія не пачынаюць патрэбным наогуа адгукнуцца на важнейшыя палітычныя пачы, якія адбыліся ў рабоце шматлікай профсаюзнай арганізацыі ў сувязі з раённага VI пленума ВІЦПС.

За выключаннем перабудова перадавога аргумента «Праўда» газеты «Большэвік Палатчынны» і «Калгасная праўда» не змясцілі ні аднаго радка. А ў газете «Праўда на рубяжы» наогуа ні слова няма аб профсаюзах.

У акружных гарадах і ў паранічных раёнах ёсьць лаводі многа шпінкаў і ворагаў, дзе працуюць сотні тысяч членаў саюза. На працывастаньне, разамішчаных дэкадаў пэтра, маюць месца аблікі рабочых, заіскі крытыкі. Столі мала хто зьявляе, мала хто пачынае і работай. Класавыя ворагі, шпіёны і дыверсанты выкарыстоўваюць гэта ў сваіх мэтах. На пачынаючы заводзе ў Палатку былі выкрыты ворагі народу — школьнікі.

Хіба не прывесці абвазак гэтых газет — мабілізаваць профсаюзнае масу на павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці, на выкарыстанне астаткаў школьніцтва.

Ігнараванне асветніцкай справаздачы-выбарчай кампаніі з'яўляецца грубейшай палітычнай памылкай гэтых газет і іх рэдактараў.

Крыўдзкая газета «Сацыялістычны шлях» замест сапраўднага асветлення работы фабзавоўцаў на крыўдзкіх працывастаньне адзельна невялікай палітычнай зямкай інфармацыйнага характару. Рэдакцыя прапаноу заўкому павянта завода Узманішчы сацыялістычнае сапраўдніцтва, разгарнуць стыханаўскі рух, ліквідаваць пеньшэмансцкі г. г.

Вось і ўб, у чым «Сацыялістычны шлях» мог дамагацца профсаюзнай арганізацыі ў іх рабоце. А ў Крыўчаве ёсьць да 10 працывастаньня. Нельготыя з іх маюць саюзнае і рэспубліканскае значэнне (памятны завод, фасфарытны).

Не лепш паставіла асветленне профсаюзнай работы і ў шкільскай газете «Прамень камунізма». З чэрвеня газета надрукавала агульны аргумент «Перабудова работу профсаюзаў», і больш тут нічога не змясцілі.

Газеты павіны неадкладна змяніць свае адносіны да выбараў профсаюзаў. Толькі палітычны сляп не разумее, што выбары профарганізацый — справа велізарнай палітычнай важнасці, у якой лавіны прыняць актыўны ўдзел усе партыйныя арганізацыі, у тым ліку і большэвіцкі друк.

ЦХ па аэробнай моцы ільну

Вяры пільноўцы ільноваводе акантэрыцы будаўніцтва і абсталяванне пэса па аэробнай моцы ільну (спосаб дэлаванія). ЦХ з вытворчасці апрацоўкі з тэсты чым ільноваслома ў год будзе пуніаць у першых ліках ільня. Спосаб аэробнай моцы ільну распранаваны Беларускай навукова-даследчым інстытутам прамісловасці пад кіраўніцтвам старшага навуковага работніка А. Л. Пескіна. Адначасова акантэрыца абсталяванне ўстапоўкі па аэробнай моцы ільну ў калгасе імя Максіма Горькага Пільноўскага раёна. Магучасць калгаснай устапоўкі — 3 тонны ільновасломы ў суткі.

ПАД ФАЛЬШЫВА-НАЦЫЯНАЛЬНЫМ СЦЯГАМ

ры дні праходзіў сход работнікаў Іўскага дзяржаўнага тэатра БССР. Выступіўшы ў спрэчках крок за крокам усева буйнейшыя недахопы і памылкі ў ішо тэатра, рэшткі падрыўной дзейнасці іага.

Вядома схода выступіў мастацкі кіраўнік тэатра М. Ф. Рафальскі. Ілю ў чым былі прад'ялены сур'ёзныя памылкі абнаваачанні ў скрываўленні лічэна і партыі ў развіцці тэатральнага мастацтва абнаваачанні ў сувязі з ворагамі.

Нават перад тварам неабвержных фактаў Рафальскі прадстаўіў сабе ў ролі панага агітчы, які быў апушчаны чаразі «нацыянальнага романтизма», выказаў вялікі па на повату таго, што ён нішто не ўважліў у свайй рабоце фармалізм.

Ці толькі фармаліст Рафальскі? Ці пільнае зусім закона пікавіла гэта пільнае зусім закона. Выступленні ські, пікавіць грамадзасць. Выступленні Рафальскага прыволяваць не толькі да гэтага аду, на якім ён зараз прабуе адыграваць.

Рафальскі меў вялікую ролу ў жыцці іўскага дзяржаўнага тэатра БССР. Цяпершыя скрываўленні ў тэатры ленынска-стальнскай нацыянальнай пільнасці маюць вялікія адносіны да Рафальскага. Таму яго пільна закранаць гэтыя пільныя толькі халадом ёсьць пішто інаше, як чарговы сур'ёзны спроба ўважліўць ад адказнасці пільна агідныя справы, якія рабіліся яго ў ішо.

Яма зараз патрэбы займацца падрабязна разглядаць творчай дзейнасці Рафальскага па характарыстыцы «крытыка» Вольскага, Рафальскі — «буйны рэвалюцыйны мастак, выдатны майстар тэатральнага мастацтва, адзін з буйнейшых будаўнікоў сацыялістычнай будаўніцтва».

ры. І вось гэты «выдатны дзеяць» пачаў сваю самастойную тэатральную работу ў нацыяналістычным тэатры «Узр'е віна» («Наш куток») ў Харкаве. Тэатр быў створан на сродкі ўраўскай буржуазіі і прапавіў пад кіраўніцтвам Рафальскага. Ён аставаўся ў Харкаве ў часе яго акупачні белагарадзійскімі орамі і даваў спектаклі. У часе савецкай улады гэты тэатр праінаваў пільнога. Частва яго актыўна ўзяла за граніцу. Сам Рафальскі чамусьці напільнуўся бліжэй да фронту, да польскай граніцы, у Менск.

Выхадзіўшы з Менску, Рафальскі набірае тут групу моладзі, з якой на пільноўцы Наркомасветы БССР едзе ў Маскву, дзе арганізавана тэатральная студыя. Яна працуе 4 гады з удзелам лепшых майстроў тэатраў Масквы. Потым студыя перавяртаецца ў ўраўскай дзяржаўны тэатр БССР.

Зараз, калі ўсебакова разглядаецца дзейнасць гэтага тэатра, робіцца зусім зразумелым, што прабывае Рафальскага ў ішо было не выпадкова. Ён з'яўляўся пільна змыслым мастаком кіраўніком тэатра, будаўніцтва яго дзейнасці ў адпаведнасці са сваімі асабістымі намерамі.

У чым заключаецца «мастацтва» Рафальскага, можа з нагляднасцю сур'ёзна па некаторых зыходах яго работы. Працуючы пад кіраўніцтвам Рафальскага, нацыянальныя савецкія тэатры дзельна да таго, што не мае ў сваім рапартажы ніводнай п'есы на сучаснай тэматыцы. Пераважае большасць іных п'ес зята з паставыкі, якія шпінкалі пі варажы. 3-а азначэнны адносіны Рафальскага да кадраў частка актараў паступова губляе сваю кваліфікацыю, а другая частка, пераважна моладзь, проста ігнаруецца.

Такое становішча тэатра не ёсьць вынік «памылкаў», «творчых зрываў» і іншых падобных з'яў, як гэта прабуе даказаць Рафальскі. Будучы напільналістам да тагакасей, ён як па ўласнай ініцыятыве, так і па заданню ворагаў ажыццяўляў пільноўку на развал тэатра, на дэструктыўнае ленынска-стальнскай напільналістай пільнасці на гэтым участку.

Зусім не вышчавоа студыйныя спектаклі — «На пільнаым апаўну» пільноўцы Рафальскага, быў яра звыражчым напільналістай-мільналістай спектаклем. Гэты спектакль, як і многія іншыя работы студыі, праводзіўся пры паказова ўважлівым клопатах і неспрабным ушчыве беларымі таварышамі.

На працягу ўсёй свайй дзейнасці ў тэатры Рафальскі ўсім сродкам выхоўваў у актараў сляпое паслухмянаства яму. Ушчымаючы іх пільнасьцю рознымі фармалістычнымі крыўдлівамі, вывадзімымі за «творчыя шуканні». Рафальскі дурманіў калектыву напільналістай атрутай.

Яма патрэбы пералічыць напільналістычныя спектаклі, паставленыя Рафальскім і яго саудзельнікамі. Досць укажаць на апошні спектакль — «Войтэ». Гэты спектакль, паставлены Рафальскім, — найярочышае паважэнне яго напільналістай дзейнасці. У спектаклі «Войтэ», які кіраўніцтва тэатра прабуе вываць паказ напільналістай-вывадзенай барацьбы ўраўскай працоўных мас, узводзіцца агідныя пільналістай на ўраўскай народ, яго барацьбу з прыгнатылінікамі і ізаўдзена інаўдзеналізмам, дзельнасьцю да крайніх межаў.

Пільналістай нахабнасць, з якой Рафальскі працягваў напільналістай і фармалістычныя спектаклі на савецкую сцэну, пераходзіла ўскія межы. Галачы абураліцца варажымі паставоўкамі. Рафальскі спавоў-

на «аргументаў» гэта тым, што «глядаць не дароэ да разумення зыбокага мастацтва» (21). Для ўважліва «грамдаскай лужыкі» вакол школьных спектакляў ўважлівацца розныя абуралючыя сродкі, у тым ліку і такія, неважліва ў гісторыі савецкага тэатра, як арганізацыя публікі сіламі работнікаў тэатра на азыцы і апільналісты.

Рапартура напільналістайчых спектакляў перамапавіцца лужным урваваннем класікаў, прыстасаваных Рафальскім да сучасных умоў. У мэтах маскіроўкі, у тэатры часамі ставіцца п'есы на сучасную тэматыку. Але пераважна выбіраўся такія п'есы, у якіх адкрыта працягваліся варажыя ілі. Падрывавана была і выдатная п'еса — «Інтэрвенцыя». Але ён так у тэатры аформілі, што пасля некалькіх спектакляў прышлося зняць і яна быў не ставіцца. Дарчы, у спектаклі «Інтэрвенцыя», які і ў разе іных, нават адначыня сансавааных Рафальскім, таленавітыя акторскі калектыв тэатра злеўчэ паказалі творчы іроч, што свецільны аб яго вялі

